

У галоўным кнігасховішчы Беларусі— больш за сем мільёнаў адзінак захоўвання. Гэта каштоўны скарб нацыі, бяспечныя помнікі гісторыі і культуры народа. Але трывогу выклікае стан нашай нацыянальнай бібліятэкі, нездавальняючыя ўмовы захоўвання кніг, якасць абслугоўвання чытачоў. З інтэрв'ю, змешчанага на 6-й старонцы, вы даведаецеся пра шматлікія праблемы бібліятэчнай справы ў БССР, пра іх узаемасувязь з агульным станам культуры і эканомікі грамадства.

НА ЗДЫМКАХ: галоўны будынак Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя У. І. Леніна; макет новага будынка бібліятэкі; вось у такім выглядзе захоўваюцца кнігі.

Фота С. КРЫЦНАГА.



НАРОДНЫХ ДЭПУТАТАУ

ПЕРШЫЯ ВЫНІКІ

Падведзены вынікі выбараў народных дэпутатаў Беларускай ССР, якія адбыліся 4 сакавіка. Цэнтральная выбарчая камісія паведаміла, што ў галасаванні прынялі ўдзел 87 працэнтаў выбаршчыкаў. У Мінску — 75,3 працэнта, у Брэсцкай вобласці — 90,5 працэнта, у Віцебскай вобласці — 88,4 працэнта, у Гомельскай вобласці — 87,9 працэнта, у Гродзенскай вобласці — 89,7 працэнта, у Мінскай вобласці — 92,6 працэнта, у Магілёўскай вобласці — 85,2 працэнта выбаршчыкаў.

Для правядзення выбараў народных дэпутатаў Беларускай ССР было ўтворана 310 тэрытарыяльных выбарчых акруг. У іх балаціравалася 1 427 кандыдатаў. Пры гэтым у выбарчых бюлетэні былі ўключаны на аднаму кандыдату ў 20 акругах. Чацвёртага сакавіка народныя дэпутаты Беларускай ССР выбраны ў 98 акругах. У 194 акругах, у якіх балаціраваліся больш двух кандыдатаў і ні адзін з іх не быў выбраны, у адпаведнасці з артыкулам 56 Закона аб выбарах народных дэпутатаў Беларускай ССР не пазней чым у двухтыднёвы тэрмін будзе праведзена паўторнае галасаванне.

У 18 выбарчых акругах, дзе балаціраваліся па 1—2 кандыдаты ў дэпутаты, кандыдаты не атрымалі неабходнай колькасці галасоў выбаршчыкаў і не былі выбраны дэпутатамі. У гэтых акругах 22 красавіка 1990 года будуць праведзены паўторныя выбары.

Цэнтральная камісія па выбарах народных дэпутатаў Беларускай ССР на падставе артыкула 53 Закона аб выбарах зарэгістравала ўсіх народных дэпутатаў Беларускай ССР, выбраных ад выбарчых акруг і грамадскіх арганізацый.

Усяго выбрана 148 народных дэпутатаў Беларускай ССР з 360. Трэба будзе выбраць яшчэ 212 дэпутатаў ад выбарчых акруг.

У ліку выбраных дэпутатаў восем жанчын, два рабочыя, адзінаццаць калгаснікаў. Сярод дэпутатаў 139 членаў КПСС. У вышэйшы орган дзяржаўнай улады БССР выбраны грамадзяне 5 нацыянальнасцей, якія пражываюць у Беларусі.

Сярод атрымаўшых перамогу — першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Я. Сакалоў, Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР М. Дземлянцёў, Старшыня Савета Міністраў рэспублікі М. Кавалёў, выкладчыкі Белдзяржуніверсітэта Г. Грушавой і С. Шушкewіч, дацэнт інстытута народнай гаспадаркі В. Ганчар, рэдактар штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва» А. Вярцінскі, супрацоўнік Акадэміі навук БССР, старшыня сойму БНФ З. Пазняк.

МІЛАСЭРНАСЦЬ



Выстаўка інваліднай тэхнікі вытворчасці СССР, Венгрыі і ФРГ праходзіць у Мінску. Асноўная мэта выстаўкі — прыцягнуць увагу прамысловасці да патрэб інвалідаў і наладзіць у рэспубліцы выпуск неабходнай тэхнікі. Першыя крокі ў гэтым напрамку ўжо робяцца. Сёлета плануецца выпусціць тысячы калясак і перадаць іх Міністэрству сацыяльнага забеспячэння рэспублікі. А колькі ж іх патрэбна!..

НА ЗДЫМКУ: на выстаўцы з наведвальнікамі гутарыць загадчык канструктарска-тэхналагічнага аддзела цэнтра «МАТЭНА» Мікалай ПАХОМАУ (у цэнтры).

САЦЫЯЛЬНАЯ СФЕРА

ЗДАРОУЕ НЕ КУПІШ?

Беларускі аўтамабільны завод стаў спонсарам... медыкаў. 50 тысяч інвалютных рублёў, заробленых на зарубежных кантрактах, перададзена Беларускаму навукова-даследчаму інстытуту анкалогіі і медыцынскай радыялогіі на закупку ім партнага абсталявання. Гэта ўжо другі ўклад заводу — такая ж сума была выдзелена інстытуту ў 1988 годзе. Прычым, савет працоўнага калектыву паставіў пералічыць на гэту мэту валюту толькі першай катэгорыі.

Стратнымі тут сябе не лічаць: інстытут таксама ўзяў на сябе пэўныя абавязкі — кансультаваць і аказваць неабходную медыцынскую дапамогу аўтазаводцам па прамому накіраванню іх медсанчасці.

— Экалагічная абстаноўка ў Беларусі пасля чарнобыльскай аварыі складваецца крыўдна неспрыяльна, — каменціруе дагавор дырэктар БелАЗа Дзмітрый Сызракваш. — Цяпер наша будучыня ў многім залежыць ад нашай медыцыны.

У яе ў першую чаргу павінны ўкладвацца сродкі, яе, а не толькі эканоміку трэба тэрмінова выводзіць на сусветны ўзровень. Калі ўрад не спяшаецца, то мы чакаць на хочам і не можам. Таму і вырашылі не ісці шляхам прадпрыемстваў, якія закупляюць за валюту «Таёты» і «Мерседэсы», а распарадзіцца грашамі з карысцю для ўсіх. Бо добрае абсталяванне — гэта не толькі эфектыўнае ляснінне, але і свечасвая прафілактыка, дыягностыка на ранніх стадыях захворванняў, кваліфікаваныя навуковыя даследаванні, а ў канчатковым выніку — выпрацоўка канцэпцыі, па якой рэспубліцы жыць далей.

Здароўе сёння каштуе нягання, але эканоміць на ім нельга. Гэта прынцыповы пункт гледжання БелАЗа. Месяц назад пачаў работу заводскі фізкультурна-аздраўленчы комплекс, з першым у Жодзіцка басейнам. Праекцеўца і новы аб'ект — крыты каток. Іх, дарэчы, маюць пакуль нават не ўсе абласныя цэнтры. БелАЗ працягвае будаўніцтва пансіянатаў на Чорным і Азоўскім морах, дзе штогод змогодзі адпачыць, набрацца сіл сотні завадчан. Аўтамабілебудаўнікі лічаць, што робяць самы выгадны ўклад — у чалавека.

АБЯЦАННІ МІНІСТРА

ЦІ ЗАПОЎНЯЦА ПРЫЛАУКІ

Міністр гандлю БССР М. Петрушкевіч у інтэрв'ю газеце «Звязда» запэўніў пакупнікоў, што становішча з таварамі паступова будзе паляпшацца. Гэта датычыць як харчовых, так і прамысловых тавараў. Аптымізм міністра грунтуецца на тым, што ў 1990 годзе рыначныя фонды рэспублікі значна павялічваюцца. Тавараабарот узрасце да 16 мільярдаў рублёў, што на паўтара мільярда больш, чым у мінулыя гады. На 105,4 працэнта павялічыліся фонды на харчовыя тавары і на 117,5 працэнта — на тавары прамысловасці.

Так, сёлета прадугледжваецца павялічыць продаж мясных вырабаў на 41 тысячу тон, малочных прадуктаў на 295 тысяч, кандытарскіх вырабаў на 9,5 тысячы, цвёрдых сыроў — на 2,8 тысячы тон.

У параўнанні з мінулым годам продаж трыкатажу узрасце на 108 мільянаў рублёў, жаночых калготак — на 7,4 мільяна, скуранага абутку — на 41 мільён. Павышаны попыт сёння на складаную бытавую тэхніку. Тут таксама становішча значна паляпшаецца. Праўных машын плануецца прадаць на 110 тысяч больш, чым у мінулым годзе, тэлевізараў — на 123 тысячы, халадзільнікаў і маразільнікаў — на 32 тысячы штук.

На пытанне, чаму стала магчымым такое павелічэнне рыначных фондаў, М. Петрушкевіч адказаў:

— Па-першае, у рэспубліцы вытворчасць усіх тавараў вырасла ў мінулым годзе на 12 працэнтаў. Па-другое, на 122 мільёны рублёў скараціўся вываз тавараў за межы рэспублікі, а завоз па цэнтралізаваных пастаўках павялічыўся на 152 мільёны. Па-трэцяе, мы атрымліваем на паўмільярда рублёў тавараў за кошт звышпланавай вытворчасці. Па-чацвёртае, у сувязі з пераходам рэспублікі на новыя ўмовы гаспадарання 50 працэнтаў абсалютнага прыросту вытворчасці застаецца ў БССР. А з наступнага года, як вырашана на сесіі Вярхоўнага Савета, увесь прырост вытворчасці застаецца ў рэспубліцы, што дазволіць значна стабілізаваць становішча на спажывецкім рынку.

Сёлета ў канцы першага квартала або ў другім поўнаасцю вырашым праблему з мылам і мыйнымі сродкамі, што дасць магчымасць адмовіцца ад іх рызмержавання па талонах. Што датычыць іншых тавараў, то тут, нягледзячы на значны прырост фондаў, поўнаасцю напружанне зняць не ўдасца.

СКАРЫНІНСКІ АГЛЯД

КОНКУРС БЕЗ ПЕРАМОЖЦАУ

Завяршыўся другі тур рэспубліканскага конкурсу на лепшы праект помніка Францішку Скарыне ў Мінску. З 12 прадстаўленых работ адзначаны 4 лепшыя, але «дабро» на ўвасабленне не атрымала ніводная. Чаму? На гэта пытанне адказвае народны мастак СССР, старшыня праўлення Мінскага абласнога аддзялення Беларускага фонду культуры, старшыня журы конкурсу М. Савіцкі:

— Архітэктары прананавалі два месцы для ўзвядзення помніка: каля ўваходу ў галоўны корпус Акадэміі навук БССР і пляцоўку, якая прымыкае да акадэмічнай бібліятэкі. Абодва варыянты аказаліся неспрыяльнымі. Па-першае, бронзу помніка, узвядзенага каля галоўнай магістралі сталіцы, раз'ядалі б выхлапныя газы, а паток машын, як вядома, з года ў год расце. Па-другое, высокія калоны будынка акадэміі дыктуюць вялізныя памеры фігуры. Чалавек, які апынецца ля яе, убачыць, прабачце, толькі ногі. Хоць нам будоваць аграмадзіны, падобныя на помнік Якубу Коласу, Максіму Багдановічу, зробленыя ў спешцы, а таму недастойныя паміж вялікіх пісьменнікаў. У спешцы быў арганізаваны і гэты конкурс. Але ж помнікі будуцца на стагоддзі.

З пачатку сакавіка творчая слаборнасьць аднаўляецца. Няхай са спазиеннем, але дастойным паўстане перад нашчадкамі вобраз гордасці беларускай нацыі — Францішка Скарыны.

На праходзячай сесіі Вярхоўнага Савета ледзь-ледзь, з цяжкасцю беларускі дэпутатаў удалося ўставіць у лік першачаровых пытанняў аб дзяржаўнай праграме ліквідацыі вынікаў чарнобыльскай ядзернай катастрофы. Хоць на 21-е месца, дадаткова! Дарэчы спытаць, як павінен рэагаваць на гэта народ Беларусі, для якога гэта пытанне не 21-е, а першае з найпершых? Таму што гэта пытанне аб жыцці і смерці народа. Таму што ў нашай вялікай краіне, дзе цяжкіх бедстваў нямае, больш жахлівага бедства няма.

Страшна падумаць, але аб'яжжасць да лёсу дзесяцімільёнага народа настолькі вялікая, што міжволі прыходзіць у адчай: няўжо планета вырашыла паназіраць за вынікам Чарнобыля ў Беларусі як за жахлівым навуковым эксперымантам: выжыве ці перамрэ гэтае мірнае славянскае племя?.. Радыяцыя рухаецца па Беларускай зямлі, як чума, усё далей і далей, патрэбны мільярды рублёў на адсяленне соцень тысяч жыхароў, на лячэнне ўжо хворых дзяцей і дарослых. Гэтыя мільярды павінны неадкладна выплаціць тыя, хто прынёс нечуваннае няшчасце і цяжкі ўрон народу Беларусі, хто азмрочыў яму ўсе думкі аб сваёй будучыні.

(З артыкула Ніла Гілевіча ў газеце «Правда»).

ПАВЕВЫ ПЕРАБУДОВЫ

ШТО РОБІЦЬ КДБ

Першы намеснік старшыні Камітэта дзяржаўнай бяспекі БССР генерал-маёр Эдуард ШЫРКОУ-СКІ расказаў карэспандэнту БЕЛТА.

Органы дзяржаўнай бяспекі адмовіліся ад вайны з іншадумствам, дысідэнцтвам, з антысавецкай агітацыяй і прапагандай, за якімі часта стаялі толькі перакананні і ідэалагічныя прыхільнікі людзей, а перайшлі на нязмерна больш высокі ўзровень: ім даручана абарона савецкага канстытуцыйнага ладу. Карацей кажучы, праследавацца будуць не крытыка ў адрас Савецкай улады і яе інстытутаў, а толькі прамыя заклікі і дзеянні, накіраваныя на насільнае звяржэнне нашага дзяржаўнага і грамадска-палітычнага ладу. Такім чынам, дзейнасць і кампетэнцыя органаў прыкметна звужыліся і адначасова ўзняліся на прынцыпова новую ступень.

...Перамены ў нашай краіне, пацяпленне міжнароднага клімату імгненна адбыліся на развіцці ўзаемных кантактаў. Да таго ж прыняты многія нарматыўныя акты, якія значна спрасцілі працэдуру афармлення выездаў савецкіх грамадзян за мяжу. А іншаземцаў — у нашу краіну. У Беларусі нарадзілася і хутка набыла папулярнасць новая форма міжнароднага абмену — прыгранічны турызм. Словам, кантакты нязмерна расшырыліся, а разам з імі ўзрасла і нагрузка на пагранічныя службы. Назаву некалькі лічбаў. У мінулым годзе ў параўнанні з папярэднім колькасць людзей, якія перасеклі нашу граніцу, павялічылася больш чым на трэць і складала амаль 6 мільянаў чалавек, у тым ліку 2,5 мільяна — іншаземцаў. Савецкія грамадзяне выязджалі ў 84 краіны, госці да нас завіталі са 146 дзяржаў.

На жаль, не абыйшлося без эксцэсаў. Затрыманне 26 парушальнікаў граніцы, у асноўным гэта асобы, якім закрыты ўезд у СССР. Выўслена 109 чалавек з чужымі і падрабленымі дакументамі. Канфіскавана 202 адзінкі агнястрэльнай зброі, каля 20 тысяч боепрыпасаў рознага прызначэння. Упершыню ў мінулым годзе мы сутыкнуліся са спробамі паднесці савецкім людзям новага віду падарункі — 30 балонаў з нервованаралітычным і слэзаточывым газам. У студзені завітала яшчэ група гасцей з такімі ж прэзентамі.

І яшчэ адна негатыўная прыкмета ўзрослай інтэнсіўнасці на трасе ўезд — выезд: рэзкі скачок колькасці кантрабандных спраў. У мінулым годзе іх заведзена звыш 10 тысяч, што ў паўтара раза больш ранейшага. Канфіскавана тавараў і каштоўнасцей на 17 мільянаў рублёў.

МАЙСТАР



З прыгожай прыскай у добрым настроі пакідаюць кліенты цырульніцу Алену Тарасаву з Гомеля. Вядома, знайсці падыход да кожнага наведвальніка — справа далёка не простая. Але Алена любіць сваю прафесію, настолькі ўдасканальваецца ў ёй. Яна неаднаразова ўдзельнічае і прызёр розных конкурсаў майстэрства.

НА ЗДЫМКУ: майстар сваёй справы Алена ТАРАСАВА.

ШТО ЗНАЧЫЦЬ самавызначэнне саветаў народаў? Ці зводзіцца яно ў рэшце рэшт толькі да магчымасці аддзялення той ці іншай з саюзных рэспублік ад СССР? Ды і ці разумна парушаць і разрываць даўнія і цесныя ўзаемасувязі, якія склаліся паміж імі?

Увесь савецкі і сусветны вопыт сведчыць: самавызначэнне нельга разглядаць толькі як нейкі аднаразовы акт, што рэалізуе права на выхад з федэрацыі. Гэта доўгі і шматпланавы працэс, які ўключае сцвярдзенне нацыянальнай годнасці, умацаванне палітычнай і эканамічнай самастойнасці, развіццё мовы і культуры. Так ставіцца пытанне ў платформе КПСС «Нацыянальная палітыка партыі ў сучасных умовах», прынятай на Пленуме ЦК КПСС восенню 1989 года.

СУВЕРЭНІТЭТ САЮЗНАЙ РЭСПУБЛІКІ: НОВЫЯ ПЕРСПЕКТЫВЫ

НЕ ПРОСТА СКЛАДАННЕ, А ПАМНАЖЭННЕ СІЛ

У дакуменце канстатуюцца: саюзныя рэспублікі — суверэнныя сацыялістычныя дзяржавы — раўнапраўныя члены савецкай федэрацыі. Перабудова, якая пачалася ў краіне, расшырае іх самастойнасць. У прыватнасці, эканамічны змест самавызначэння адлюстроўваецца ў пераходзе іх на гаспадаркі і самафінансаванне.

Як гэта выглядае канкрэтна на прыкладзе адной з пятнаццаці саюзных рэспублік — Беларусі, праілюстравана Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Мікалай ДЗЕМЯНЦЕЙ.

Бадай, ніколі раней эканамічная і грамадска-палітычная сітуацыя не абмяркоўвалася так бурна і падчас рэзка, як сёння, калі чаканні хуткіх і прыкметных змяненняў да лепшага, абуджаныя перабудовай, апраўдаліся далёка не ва ўсім. У дыскусіях аб пераадоленні крызісных з'яў сутыкнуліся самыя розныя пункты гледжання.

З аднаго боку, чуюцца заклікі не драматызаваць становішча: яго цвярозны аналіз усяляе не толькі трывогу, але і надзею. Беларусь — адна з найбольш «удачных» рэспублік у сэнсе гаспадарчага развіцця. Яна наперадзе па цэлым шэрагу важных паказчыкаў, няхай то будзе рост нацыянальнага даходу ці павелічэнне прадукцыйнасці працы ў 70-80-х гадах. Інфляцыя, што ахапіла СССР, у Беларусі не так адчувальная: дадатковая эмсія грошай у апошнія гады практычна не дапускалася. І гэтак далей.

І яшчэ: цяжкасці павялічыла аварыя 1986 года на Чарнобыльскай АЭС, размешчанай на тэрыторыі Украіны. Радыеактыўныя рэчывы, што вырваліся тады з рэактара, былі занесены адтуль вятрамі ў суседнюю Беларусь, дзе забрудзілі вялікія плошчы яе зямель. У выніку яна страціла для нармальнага выкарыстання каля 1/5 сваіх угоддзяў.

Нельга не агаварыцца: было зроблена ўсё магчымае, каб звесці да мінімуму ўрон ад катастрофы. Беларусі, як і Украіне, натуральна, дапамагала ўся краіна, кінуўшы ім на выручку такія сілы і сродкі, якіх не мела ні адна з гэтых рэспублік. У самыя кароткія тэрміны былі выкананы вялікія і складаныя работы на самой АЭС і ва ўсіх зонах заражэння: абследаванне і лячэнне пацярпеўшых, аб'ясшкоджанне і захаванне рэактара, дэактывацыя глебы і пабудова, перасяленне людзей, забеспячэнне эвакуіраваных на новым месцы жыллем і да т. п.

Экстраннымі мерамі 1986 года справа не абмежавалася. Далейшае аздараўленне становішча пасля чарнобыльскага бедства прадугледжвае спецыяльная праграма, падрыхтаваная нядаўна ў Беларусі і прадстаўленая ў агульнасаюзных органах для ўключэння ў дзяржаўныя планы СССР на 90-я гады з выдзяленнем усіх патрэбных укладанняў з агульнасаюзных рэсурсаў.

Гэты прыклад лішні раз нагадвае аб узаемазалежнасці рэспублік, аб важнасці зладжанага іх узаемадзеяння пад эгідай Саюза ССР. Але, вядома, пры ўсім тым кожная з іх можа і

павінна больш эфектыўна вырашаць любыя свае праблемы ва ўмовах большай самастойнасці ў рамках савецкай федэрацыі.

Савецкая федэрацыя ахарактарызавана ў платформе КПСС формулай: без моцнага Саюза няма моцных рэспублік, без моцных рэспублік няма моцнага Саюза. Каб лепш ажыццявіць гэтую ідэю на практыцы, трэба будзе больш канкрэтна вызначыць кампетэнцыю і ўзаемныя абавязальствы Саюза ССР і яго складаемых — 15 суверэнных дзяржаў.

Паўнамоцствы Саюза ССР і правы саюзнай рэспублікі не антаганістычны адзін аднаму, падкрэслівае Мікалай Дземянцей. Канстытуцыямі СССР і Беларускай ССР даўно ўжо замацаваны саюзны і рэспубліканскі ўзроўні

кампетэнцыі, якія павінны спалучацца несупярэчліва, гарманічна. Але гісторыя савецкага грамадства паказала проста абвясціць прыныцы рэспубліканскага суверэннітэту мала. Патрэбна для гэтага дзеездольнае заканадаўства складваецца, па сутнасці, толькі сёння, калі ў СССР разгарнуліся працэсы перабудовы, усебаковай дэмакратызацыі.

Канстытуцыі СССР і саюзных рэспублік падвергліся перагляду і ўдасканаленню. Змяненні і дапаўненні ўжо нямаюць, але ў бліжэйшай будучыні да іх дабавіцца, верагодна, цэлы шэраг новых. Патрабуюцца распрацоўка канкрэтных прававых норм, каб кожны рэгіён меў усе гарантыі самастойнасці ў вырашэнні сваіх праблем. Гэта не азначае, аднак, што ён павінен рана ці позна самаізалявацца ад звыкллага акружэння. Наадварот, трэба захоўваць і развіваць, у нечым радыкальна перабудоўваць, але зусім не разбураць гарызантальныя ўнутрысаюзныя ўзаемасувязі — сацыяльна-эканамічныя, культурныя і гэтак далей.

Наша канцэпцыя суверэннітэту не прадугледжвае аддзялення ад СССР, гаворыць Мікалай Дземянцей. Гэтую канцэпцыю ў большасці сваёй падтрымлівае беларуская грамадскасць.

Мы ясна бачым арыенціры руху наперад курсам перабудовы, працягвае мой суб'яседнік. Сярод іх — актывізацыя прыцягнення грамадзян да самакіравання ў розных сферах і на ўсіх узроўнях знізу даверху; дакладнае размежаванне функцый паміж партыйнымі і дзяржаўнымі органамі; забеспячэнне паўнаўладдзя Саветаў; фарміраванне прававой дзяржавы; умацаванне правапарадку...

З 1990 года Беларусь перайшла на новыя ўмовы гаспадарання, у аснове якіх — рэгіянальнае самакіраванне і самафінансаванне. Гэта дазволіць ёй лепш распараджацца сваімі сіламі і сродкамі. Прадпрыемствы набываюць нябачаную раней самастойнасць ва ўсім — у наладжванні забеспячэння сыравінай, у вырабе і збыце прадукцыі, у планаванні ўсёй сваёй дзейнасці. Будучы падведмаснымі таму ці іншаму мясцоваму Савету, яны павінны адлічваць яму нейкую долю прыбытку, плату за працоўныя і прыродныя рэсурсы. А чым мацнейшая матэрыяльная база, на якую абапіраецца гэты орган улады, тым больш у яго магчымасцей уплываць на становішча спраў у маштабах сваёй тэрыторыі.

Іншыя прыклады зрухаў на шляху да рэальнага суверэннітэту БССР — ужо прынятыя папраўкі да яе Канстытуцыі, якія рэгламентуюць парадак выбараў у мясцовыя Саветы; прыняты статус дзяржаўнасці беларускай мовы; расшырэнне прамых сувязей з замежнымі фірмамі...

Дзякуючы перабудове савецкай федэрацыі, Беларусь і іншыя рэспублікі ўступаюць у новы этап развіцця. З ростам іх самастойнасці і паглыбленнем узаемадзеяння паміж імі не можа не праявіцца феномен інтэграцыі — не проста складанне, а памнажэнне сіл.

Вячаслаў ХАДАСОЎСКІ.

ЗАКЛЮЧАНА ПАГАДНЕННЕ НА СУПРАЦОЎНІЦТВА

ДЗЕЛАВЫ МОСТ МАГІЛЁЎ—ГАЛАНДЫЯ

3 першага студзеня 1990 года ў Магілёве пачало дзейнічаць сумеснае прадпрыемства «Усходне-Заходняя карпарацыя па развіццю Магілёўскай вобласці». Вясной фірма разлічвае адкрыць свой філіял у Дзюсельдорфе (ФРГ). Рахункі карпарацыі будуць адкрыты ў шэрагу банкаў Заходняй Еўропы.

Заключэнне такога пагаднення ў лістападзе 1989 года ў Магілёве паміж прадстаўнікамі савецкіх і заходніх дзелавых колаў не мае аналагаў у СССР. Першыя партнёры хочучь прымяніць у рамках цэлага рэгіёна новыя, больш інтэграваныя формы супрацоўніцтва Усходу і Захаду.

Дзелавая актыўнасць сумеснай карпарацыі будзе накіравана на вырашэнне шырокага кола праблем. Сярод іх — эканамічны аналіз дзейнасці прадпрыемстваў, кансультацыі і метадычная дапамога ў пытаннях інвестыцыйнай стратэгіі і палітыкі ў вобласці, садзейнічанне фінансаванню перспектывных праектаў. Важны напрамак у дзейнасці — маркетынг для арганізацыі выпуску канкурэнтаздольнай прадукцыі, аказанне дапамогі ў наладжванні гандлёвага супрацоўніцтва, у тым ліку і на бар'тарнай аснове, кансультацыі па эканоміі валютных сродкаў пры размяшчэнні заказаў у збыце прадукцыі за мяжой. Карпарацыя прапаноўвае свае паслугі ў пасрэдніцтве па стварэнню новых сумесных прадпрыемстваў, у паглыбленні вытворчай кааперацыі з замежнымі партнёрамі, у арганізацыі абменаў у галіне інфармацыі, рэкламы, удзелу ў міжнародных выстаўках.

Прамыя адносінны да стварэння новай фірмы мае пастаяннае прадстаўніцтва ў ЮНЕСКА В. Ламейка. Урадзнец Магілёўскай вобласці, ён садзейнічаў арганізацыі прамых перагавораў паміж савецкім і нідэрландскім бакамі.

Удзельнікамі сумеснай карпарацыі сталі з савецкага боку — вытворчае аб'яднанне па выпуску шаўковых тканін, камбінат «Хімвалакно», аб'яднанне мяса-малочнай прамысловасці (Магілёў), кансультацыйны цэнтр «Оптым» (Масква), з галандскага боку — фірма «Люрвінк і кампанія Н. В.», якая запраснула да ўдзелу ў справе амерыканскія, заходнееўрапейскія і японскія банкі. Афіцыйным кансультантам у карпарацыі стаў банк «Лазар Фрэр і кампанія» (Парыж).

Устаўны фонд сумеснага прадпрыемства, што складае адзін мільён долараў, утвораны савецкім і заход-

нім бакамі на парытэтай аснове. Прыбытак будзе размяркоўвацца па роўну.

Прэзідэнт праўлення «Усходне-Заходняй карпарацыі па развіццю Магілёўскай вобласці» — галандскі мільянер Ф. Люрвінк. Добра вядома на Захадзе як чалавек, які заўсёды паспяхова займаўся «рэанімацыяй» прадпрыемстваў у самых розных галінах — ад тэкстыльнай да электроннай прамысловасці, ён разлічвае на поспех і ў новай справе.

— Мы пачалі унікальную справу, аб якой не магло дагаварыцца ні ў Маскве, ні ў іншых месцах, — падкрэсліў на прэс-канферэнцыі ў Магілёве Люрвінк. — У Магілёўскай вобласці створаны вялікі прамысловы патэнцыял, які трэба шырыць скарыстоўваць на сусветным рынку. Але для гэтага савецкім прадпрыемствам трэба больш дакладна бачыць свае перспектывы, ім патрэбна дапамога ў вывучэнні заходняга рынку.

Віцэ-прэзідэнтам праўлення карпарацыі стаў першы сакратар Магілёўскага абкома партыі В. Ляонаў, дзелавыя якасці якога высока ацанілі заходнія партнёры. Ляонаў лічыць, што перабудова, у тым ліку і ў эканамічных адносінах з Захадам, павінна выяўляцца перш за ўсё ў канкрэтных справах, якой і з'явілася стварэнне гэтай сумеснай карпарацыі.

Генеральны дырэктар сумеснага прадпрыемства В. Сямёнаў. Кіраўнік буйнога аб'яднання па выпуску шаўковых тканін, старшыня савета дырэктараў прадпрыемстваў Магілёва, у дзелавых кантактах з Захадам ён не навічок. Прадукцыя яго аб'яднання карыстаецца ўстойлівым попытам на сусветным рынку не першы год. Аднак сёння ён заклапочаны больш, чым раней, і не без падстаў. Клопаты, звычайныя ў кожнай справе, абцяжарваюць тым, што пакуль не пераадолены бюракратычныя перашкоды на шляху нармальнага функцыянавання карпарацыі з боку шэрагу савецкіх міністэрстваў і ведамстваў.

Аб ступені зацікаўленасці і давер'я дзелавых колаў Захаду да новай формы сведчыць, на думку В. Сямёнава, той факт, што ў склад праўлення карпарацыі ўвайшлі такія бізнесмены, як Д. Кендал, прэзідэнт сусветна вядомай кампаніі «Пепсіка», і Р. Макнамара. Сярод членаў праўлення з савецкага боку — намеснік Старшыні Савета Міністраў БССР В. Кебіч.

Аляксандр ТАРПАЧОУ.



Канкрэтны ўклад у вырашэнне праблем экалогіі ўносяць творчыя калектывы Інстытута механікі металапалімерных сістэм АН БССР. Шырока прымяняюцца ў розных галінах распрацоўныя імі палімерныя валакністыя матэрыялы. Напрыклад, трубочы аэрыруючыя элементы з іх працуюць у сістэмах біялагічнай ачысткі сцэкавых вод цэлюлозна-папяровага камбіната на беразе Ладажскага возера, дыскавыя — у гарадскіх ачысных збудаваннях Мінска і Віцебска.

Цяпер у цэхах доследнай вытворчасці канструктарскага бюро інстытута завяршаецца апрабаванне створанага тут новага пнеўмаэкструзійнага абсталавання для вытворчасці трубочы, дыскавыя і плоскія аэрыруючыя элементы. НА ЗДЫМКУ: апрабаванне новага абсталавання вядучы загадчык аддзела валакністых палімерных матэрыялаў і вырабаў з іх Аляксандр СІКАНЕВІЧ (злева) і слесар-выпрабавальнік Віктар ШКУДРОУ.

Фота І. ЮДАША.

«ГЕМА» СТВОРАНА Ў МІНСКУ

Беларускія вучоныя аднымі з першых распрацавалі прыборы для вывучэння зямной паверхні з космасу з дапамогай спектральных металаў. І вось здзейснены якасна новы крок наперад па гэтым шляху: нядаўна на арбітальны касмічны комплекс «Мір» на доследным модулі «Квант-2» дастаўлена інтэрантыўная мікрапрацэсарная спектраполеметрычная сістэма «Гема-2 відэа». Гэта аб ёй у час сеанса сувязі з Зямлёй касманаўт Аляксандр Сераброў сказаў з арбіты: «У нас ёсць на борце новы прыбор для атрымання спектральных здымкаў зямной паверхні. Хутка мы павінны яго запусціць. Інфармацыю ад яго чакваюць спецыялісты сельскай і лясной гаспадаркі, акеанолагі, геологі, рыбакі. Яе выкарыстанне павінна прынесці гэтым галінам вялікую карысць».

Неабходная навуцы і практыцы навінка была створана ў Навукова-даследчым інстытуце прыкладных фізічных праблем і спецыяльным канструктарска-тэхналагічным бюро з вопытнай вытворчасцю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У гэтай рабоце прымалі таксама ўдзел спецыялісты навукова-вытворчага аб'яднання «Энергія».

А ініцыятыва стварэння апаратуры «Гема» належыць касманаўтам Віталію Севасцянаву і Аляксандру Сераброву. — тлумачыць дырэктар Навуковага цэнтра аэракасічнай дыягностыкі прыродных рэсурсаў Зямлі Барыс Бяляеў. — Яны прапанавалі аб'яднаць у адзінай сістэме магчымасць адначасовай рэгістрацыі спектральнай і прасторавай інфармацыі з магчымасцю яе аналізу і апрацоўкі непасрэдна на борце арбітальнага комплексу. Гэта зерне, вобразна кажучы, трапіла на падрыхтаваную глебу, бо ў нас меўся задел неабходных навуковых і тэхнічных рашэнняў. У выніку пад навуковым кіраўніцтвам акадэміка АН БССР, рэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Леаніда Кісялеўскага была створана апаратура, якая дазваляе адначасова рэгістраваць пяць з шасці існуючых параметраў аптычнага поля. Гаворка ідзе аб спектральных, энергетычных, прасторавых, палярызаваных і вуглавых характарыстыках.

Не адзін год спатрэбіўся беларускім вучоным, каб іх прыбор трапіў у космас. Адна мадыфіка-

цыя змяняла другую, па-ступова паляпшалася яго аптычная частка, усё больш «інтэлектуальнай» становілася электроніка. Аб тым, што апаратура знаходзіцца на самым перадавым у свеце ўзроўні, красамоўна сведчаць і вынікі міжнароднага эксперымента, што адбыўся мінулым летам у ЗША з удзелам амерыканскіх, савецкіх, французскіх, канадскіх, англійскіх вучоных. «Гема» паднімалася ў паветра на адным верталёце з амерыканскай сістэмай аналагічнага прызначэння, адначасова вяліся і назіранні за Зямлёй.

— «Гема» адрозніваецца тым, што здольная аўтаномна і ў рэальным маштабе часу апрацоўваць атрыманую інфармацыю, — працягвае Барыс Бяляеў. — Гэта значна павялічвае эфектыўнасць работы даследчыка. Нядаўна мы абмяняліся з амерыканцамі канчатковымі вынікамі эксперымента. Спадзяёмся, што ў 1991 годзе нам удасца правесці яшчэ адзін сумесны эксперымент, на гэты раз у Савецкім Саюзе.

Але на арбітальную станцыю «Мір» накіравана яшчэ больш дасканалая сістэма, якая амаль ці не да апошняга дня праходзіла напружаную праверку на зямлі. З яе дапамогай, напрыклад, праводзіліся даследаванні забруджанасці Каспійскага мора нафтай, назіранні за выкідамі ў паветра буйнейшай у Мінску цэплаэлектрацэнтралі, вяліся аэрададзаванні ўнікальнай сістэмы Нарачанскіх азёраў. Нарэшце, з дапамогай «Гемы» даследавалася тэрыторыя Беларусі, на якой вядзецца здабыча калійнай солі, што дазваляе панаваму ацаніць магчымыя экалагічныя вынікі.

— Экалагічны аспект у назіраннях за Зямлёй з космасу мае яўны прырытэт. — завяршае размову Барыс Бяляеў. — Ён дазваляе папярэдзіць нашы веды аб тым, як пад уздзеяннем чалавека ідзе забруджванне паветра, рэк, мораў і акіянаў, як уздзейнічаюць прамысловыя выкіды на тэрыторыю вакол буйных гарадоў. З вывадам на арбіту «Гемы» ўпершыню з'явілася магчымасць аператыўна перадаваць аб гэтым інфармацыю з космасу на Зямлю, а адсюль накіроўваць касманаўтам нашы карэктывы. Гэтая галіна даследаванняў будзе пашырацца і далей.

Уладзімір БІВКАЎ.

ПІШУЦЬ ЗЕМЛЯКІ

АДНАЎЛЯЦЬ І ЗАХОЎВАЦЬ СВАЮ МОВУ

Дзякую ўсім работнікам за газету «Голас Радзімы». Я чытаю яе заўсёды ўважліва. Вядома, усё не запомніш, але ж самае галоўнае — праз газету падтрымліваем сувязь з Бацькаўшчынай. Як я ўжо раней пісала, вялікую карысць маю ад «Беларускай кухні». Многа чаго гатавала па вашых рэцэптах.

Так, наша беларуская мова павінна зноў пашырацца. Шкада, што я ўжо не надта добра пішу па-беларуску. Але цяпер усё больш і больш думаю пра гэта. Наша пакаленне старэе, і жывём мы на чужой старонцы, так што нам пазнавата вучыцца. Але нашай беларускай моладзі трэба старацца аднаўляць і захоўваць беларускую мову. У «Голасе Радзімы» вельмі прыкметная перабудова.

Вера САЗАНОВІЧ.

Бельгія.



Аляксандр Занкевіч нарадзіўся задоўга да рэвалюцыі, жыў са сваім бацькам на хутары Альсееў Перавоз пад Вілейкай у Заходняй Беларусі. Сям'я Занкевічаў апрацоўвала каля паўгектара сваёй зямлі, якая і карміла, і апанала. Ішоў час. Аляксандр ажаніўся. Хутка ў маладой сям'і з'явіўся сын Леанід, а потым і дзве дачкі — Лілія і Тамара. Жыць бы, гадаваць дзяцей, працаваць на зямлі, але пачалася вайна... І пайшоў Аляксандр Міхайлавіч у Чырвоную Армію. Ды яшчэ ўзяў з сабой і семнаццацігадовага сына. Думалася: няхай будзе пад бацькоўскім наглядом... Адважні змагаліся Занкевічы з фашыстамі. У абодвух былі ўжо і ордэны, і медалі, Але не суджана было ім разам сустрэць Перамогу. У апошні дзень сакавіка 1945 года пры выкананні баявога задання загінуў Леанід.

У тыле не лягчы было і яго жонцы Марыі. Пажарышчамі прайшла па роднай зямлі вайна. Вярнуўся воін дамоў, стаў адным з першых членаў новастворанага калгаса і не цураўся ў ім



ніякай работы ні ў паляводстве, ні ў жывёлагадоўлі. ...Цяпер Занкевічу — дзевяноста. Па выхадных збіраюцца ў яго на хутары дзеці і ўнукі. А ў будні клопаты пра ветэрана з яго блізкамі падзяляюць работнікі мясцовых служб. Бываюць тут і медыкі, цікавяцца здароўем доўгажыхара. Сельсавет дапамог устанавіць у доме Аляксандра Міхайлавіча тэлефон. І хоць на ху-

тары, але ўсё ж не ў баку ад людской увагі жыве стары чалавек Аляксандр Занкевіч. НА ЗДЫМКАХ: здароўем доўгажыхара цікавіцца загадчыца Асіповіцкага фельчарска-акушэрскага пункта Вялянцян ВАЛЫНЕЦ; тэлефон — сувязь з навакольным светам; Аляксандр ЗАНКЕВІЧ з хутара Альсееў Перавоз. Фота Л. КЛІМАНСКАГА.

АД СЭРЦА ДА СЭРЦА

ЖАДАЕМ ВЫЗДАРАЎЛЕННЯ ДАРАГІМ НАМ ЛЮДЗЯМ

Чытаючы сёння пісьмы замежных суайчыннікаў, звяртаеш увагу на, бадай што, асноўную іх тэму: чарнобыльскага трагедыя. І бачыш, што наша ўстрывожанасць яе вынікамі і ўздзеяннем быццам па нервовых ніцях перадаецца і за мяжу.

Кажуць, што, калі няма другой рады, і час лечыць. У нашым выпадку ён — вораг. Бо трэба прызнаць, што вынікі нашага бедства, памножаныя на суб'ектыўныя і аб'ектыўныя прычыны прамаруджвання ў іх ліквідацыі, робяцца ўсё мацней адчувальнымі і з чарговым «цік-так» маятніка — усё больш злавеснымі.

У гэтую часіну кожны знак спачування, увагі і дабрачыннасці з боку землякоў замежжа выклікае нашу сардэчную ўдзячнасць.

Ці можна, напрыклад, без цеплыні аднесціся да ўчынку вучняў школы рускай мовы пры Таварыстве грэка-савецкай дружбы ў г. Ларысе, што на зямлі старажытнай Элады. Разам з добрымі пажаданнямі, падпісанымі Аляксандрай Стаматэлату, Кацяй Кувары, Нікам Папанікалау і іх настаўніцай Нінай Палагеоргіу даслалі яны Беларускаму таварыству «Радзіма» 337 аднаразовых шпрыцаў і 137 сістэм пералівання крыві.

А з Аўстрыі, з венскага таварыства «Родина» яго старшыня А. Кухар паведамляе:

«Мы сабралі невялікую суму грошай колькасцю 14 300 аўстрыйскіх шылінгаў, якія просім выкарыстаць для аказання медыцынскай дапамогі беларускаму насельніцтву, пацярпеламу ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Мы разумеем, што гэта вельмі маленькая доля ў ліквідацыі велізарнага ўрону, які яшчэ доўгі час будзе адбівацца на ўсіх сферах жыцця. Але гэта — наш, суайчыннікаў з Аўстрыі, пасільны ўклад у агульную справу».

Аб міласэрнасці землякоў з Бельгіі і, у прыватнасці, Марыі Гарох з аддзялення ССГБ г. Шарлеруа мы ўжо пісалі. Тым не менш варта адзначыць, што яе дыялог з Бацькаўшчынай не толькі набывае працяг, але і знаходзіць новыя напрамкі ў сваім развіцці. Маецца на ўвазе тое, што па ініцыятыве бельгійскіх суайчыннікаў далучылася да высакароднай акцыі дапамогі беларускаму народу і грамадскасць краіны. Сутнасць гэтай з'явы тлумачаць радкі з пісьма самой Марыі Гарох. «З вашай газеты, — піша яна, — якую чытаем, цэнім і паважаем, мы даведаліся, што многія суайчыннікі адгукнуліся на ваш леташні зварот.

Аддзяленне Таварыства дружбы Бельгія — СССР, дзе я з мужам працую, ахвяравала 31 тысячю бельгійскіх франкаў на закупку аднаразовых шпрыцаў. Мы купілі іх 9 тысяч на фабрыцы, дзе працуюць інваліды ад нараджэння. Гэтым самым і для бельгійскіх няшчасных мы зрабілі добрую справу. Аэрафлот бярэ на сябе ўсе выдаткі на перасылцы, за што мы яму надта ўдзячныя. Высылаем і копію квітанцыі з неабходнымі данымі: колькасць, аб'ём і г. д. Гэта каб ведаць дакладна, ці ўсё атрымана. Жадаем вам хутэй пазбавіцца ад нечаканага гора, а галоўнае — выздараўлення дарагім нам людзям».

Кастусь ШАЛЯСТОВІЧ.

ЛИСТАЯ ПОДШИВКИ «РУССКОГО ГОЛОСА»

ИСТОРИЯ. УРОК ПЕРВЫЙ

История — лучший учитель, учитель авторитетный и строгий. Давайте же совершим экскурс в историю.

Страна Советов, преодолевая колоссальные трудности и совершая ошибки, все-таки шла по пути успешного строительства новой жизни. Старый мир, желая того или нет, вынужден был признать право на существование Советского государства и нормализовать с ним свои отношения. Соединенные Штаты Америки долгое время не замечали огромную державу, Советский Союз, игнорировали его на международной арене. «Русский голос» и его читатели, живущие в Америке, делают все, что только в их силах, для улучшения отношений между американским и советским народами. В русских рабочих организациях читаются лекции и доклады о Советском Союзе. Страницы газеты заполнены материалами, в которых настойчиво проводится одна идея — необходимость признания Америкой Советского Союза.

Июнь 1923 года. На первой полосе «Русский голос» огромными буквами сообщает: «Сенаторы организовали блок признания Советов». В состав его входят известные либералы, многие из них побывали в России или едут туда. Блок обещает быть сильным, информирует газета.

Август 1923 года. «Русский голос» полон оптимизма: сенатор Виллиам Кинг приехал в Россию. В беседе с корреспондентом «Правды» он заявил: «Я верю в гений русского народа. Я глубоко уважаю русскую литературу, которой зачитывался с детства. Убежден, что у России блестящее будущее. Вопрос о признании Советской России я еще не решил. Я приехал сюда для того, чтобы ознакомиться с положением на месте и найти ответ».

Октябрь 1923 года. На первой полосе «Русского голоса» групповой снимок, а над ним заголовок: «Американские сенаторы, вернувшиеся из России, рекомендуют признание Страны Советов». «Нет мира без России», — заявляет сенатор Бор. Он настойчиво требует признания Советского правительства и установления торговых связей с СССР. «Наш мир останется несчастным, пока такая страна, как Россия, будет игнорирована. Можно ли надеяться на мир в Европе, если России нет в семье народов?»

Все последующие годы, вплоть до 1933-го, когда будут установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и США, для «Русского голоса» эта тема останется главной.

Начало в № 10.

Год 1933-й. Наши соотечественники в Америке ратуют за скорейшее признание СССР. Это тема докладов, лекций, митингов в рабочих клубах, это главная тема газетных публикаций. «Русский голос» заявляет: «Признание Советского Союза США является самым важным вопросом, который стоит перед правительством США. Решение его в интересах Америки является делом чести Америки. Признание СССР — долг американских крупных фирм, ведущих дела с СССР, долг перед специалистами, работающими там».

На имя президента США Франклина Рузвельта направляются многочисленные телеграммы с требованием оформить признание СССР.

По-прежнему неутомимую деятельность ведет сенатор Бор. В своих речах он заявляет: «Еще во время Вильсона, Гердинга и Кулиджа я рекомендовал США признать Советское правительство, и во все годы моих стараний в этой области я получал один и тот же отрицательный ответ. Советская Россия — единственное государство, опасаться которого нам не надо. Президент Рузвельт открыл путь к установлению дружеских отношений с правительством, за которым стоит 160 миллионов человек, готовых бороться за него. Довольно игнорировать народ, обладающий шестой частью территории земного шара».

Газета сообщает о том, что Русско-американский комитет, основанный с целью изучения возможностей советско-американских экономических связей и состоящий из видных общественных деятелей, ученых, деловых людей, высказывается в пользу признания СССР. Такой шаг приведет к урегулированию отношений между двумя странами.

Страна Советов готовится отметить 16-ю годовщину Великого Октября. В первый числах ноября 1933 года в Бронксе, Бруклине, во многих городах Америки проходят массовые митинги рабочих. Ораторы настойчиво требуют признания великой Советской страны.

«Русский голос» в каждом номере разъясняет читателям: установление дипломатических отношений между двумя великими державами — в интересах народов обеих стран. Однако вопреки здравому смыслу и вопреки действиям здравых умов, коих немало было в Америке, активно действовали силы, препятствующие сближению народов, налаживанию дружеских контактов между СССР и США.

«Признано всем мыслящим миром» — под таким заголовком газета публикует заметку А. Драгоманова: «15 лет отсут-

ствуют дипломатические отношения между Вашингтоном и Москвой. Капиталистам не нравится само существование Советской власти — на то они и капиталисты. Они пытаются дискредитировать Советское правительство. Антисоветская пропаганда, развернутая на Западе, не рекомендует и другим странам вступать в переговоры с Москвой».

Но тем не менее здравый смысл упорно пробивал себе дорогу. Америку не могли не заинтересовать успехи советской экономики, науки, социальные преобразования. Америка стала прислушиваться к рассказам тех, кто побывал в Стране Советов. Немалую роль сыграл и величайший в истории капитализма экономический кризис, разразившийся в то время. Ухудшилось международное положение Америки, разошлись интересы милитаристов Японии и США. Достижения же Советского Союза были неоспоримыми.

«Признания ждут все! — заявляет «Русский голос». — Президент США Ф. Рузвельт готов признать Страну Советов».

В редакцию «Русского голоса» поступает большое количество писем, в которых выражается надежда на то, что в самое ближайшее время главный вопрос времени будет решен положительно.

«Советский Союз и Америка» — под таким заголовком «Русский голос» публикует письмо читателя И. Любарского. «Президент Рузвельт послал письменное приглашение Советскому правительству для переговоров о признании Страны Советов. Никогда мы, сознательные рабочие, не брали газету с такой радостью, как в настоящее время. Радостно читать, что глава советской делегации М. Литвинов выехал в США. Мы с нетерпением ждем его! Благодаря предстоящему заключению соглашения Америка получит крупные заказы, и это будет взаимовыгодно для обеих великих держав. Русская колония много работала и сделала все, что могла, для достижения долгожданного признания. Жаль только, что великий Ленин не дождал до этого события. Начинается новая страница в истории США и СССР».

8 ноября 1933 года. На первой полосе «Русского голоса» фото: народный комиссар иностранных дел СССР М. Литвинов в Америке. Тут же заявление Литвинова для печати: «Я хочу еще раз подчеркнуть всю искусственность отсутствия нормальных официальных отношений между СССР и США, несмотря на тот факт, что оба народа продолжают следить за прогрессом друг

друга с симпатией и взаимным интересом. Это подтверждается поездками в СССР многочисленных представителей американской науки, техники и искусства, а также огромной американской литературой об СССР». М. Литвинов подчеркнул большое значение установления дипломатических отношений прежде всего для мирного сожительства народов.

В Белом доме начались исторические переговоры. Их ведут нарком СССР М. Литвинов, с одной стороны, президент Ф. Рузвельт и статс-секретарь Голл — с другой. «Русский голос» выходит с передовой статьей «Международное значение переговоров в Вашингтоне», где говорится: «В настоящее время в Вашингтоне вершится судьба всего человечества. Там выработывается тот путь, по которому будет двигаться колесо истории. Значение переговоров признается всеми странами — это отмечает пресса Англии, Франции, Германии, Италии и других государств».

Бурлит, волнуется, торжествует русская, белорусская, украинская колонии Америки. В редакцию приходит огромное количество писем от читателей, приветствующих высокого посланца Страны Советов М. Литвинова. Среди журналистов, освещающих переговоры в Белом доме, представители «Русского голоса».

9 ноября 1933 года. Заголовок на первой полосе газеты: «Президент Рузвельт интересуется «Русским голосом». Телеграмма, подписанная специальным корреспондентом Д. Крынкиным: «Я принял участие в конференции для прессы в Белом доме. После конференции был лично представлен президенту Рузвельту. Президент сказал, что он знает «Русский голос», но, к сожалению, не может читать по-русски. Однако понимает русскую душу».

Через два дня «Русский голос» публикует текст еще одного исторического документа: «Представитель «Русского голоса» Д. Крынкин говорил с М. Литвиновым». «Вашингтон, Ваш специальный корреспондент беседовал с наркомом М. Литвиновым. Я задал вопрос относительно совещания в Белом доме. Литвинов со свойственной ему любезной и ободряющей улыбкой ответил, что об этом я узнаю очень скоро из коммюнике, которое будет опубликовано».

Наконец долгожданное событие свершилось! 18 ноября 1933 года вышел в свет «Русский голос», на первой странице которого крупным шрифтом набрано: «СССР ПРИЗНАН». И комментарий: «В четверг, в 11.50 вечера, президент Рузвельт объявил о признании СССР».

В обращении к Литвинову президент США заявил: «Я надеюсь, что отношения, которые теперь установились между нашими странами, останутся нормальными и дружественными и что наши народы в будущем будут сотрудничать для взаимной пользы и для дела мира».

Газета публикует портреты Рузвельта, Литвинова, первого посла СССР в США Трояновского и посла США в Советском Союзе Буллита. Газетные страницы полны восторженных сообщений: «Трудящиеся всего мира приветствуют советско-американское сближение!»

Редакция «Русского голоса» направила приветственные телеграммы на имя М. Литвинова и Ф. Рузвельта.

«Президенту США Рузвельту. Вашингтон. Приветствуем ваше решение признать правительство СССР. Это открывает широкую перспективу для дружественных отношений народов США и СССР, процветания стран, с которыми тесно связана судьба выходцев из России в Америке».

«Наркому иностранных дел СССР М. Литвинову. Вашингтон. От имени русской трудовой колонии Америки выражаем восхищение достижениями мирной советской политики, блестяще проведенной вами при переговорах, и отмечаем великую радость в день признания СССР, которое является важнейшим международным фактором мира и преуспевания».

И, наконец, еще одно любопытное признание. Оно принадлежит Анне-Луизе Стронг, американской журналистке, только что вернувшейся из Москвы: «Рузвельту принадлежит Нобелевская премия мира за его шаг, если не считать Литвинова, который первый заслуживает этой премии». Крупнейшие американские газеты опубликовали его на видном месте.

История — лучший учитель, учитель авторитетный и строгий. Никакие самые ученые теории и эмоциональные заявления ее не опровергнут. Именно этим спустя годы занимались многие американские социологи и публицисты, пытаясь доказать, что Советскому Союзу и США не суждено найти общий язык. Но разве могут они опровергнуть историю? Вспомним вторую мировую войну, когда наши страны были союзниками в общей борьбе с гитлеровским фашизмом; вспомним историческую встречу на Эльбе. Вдумаемся в смысл того, что происходит в наших отношениях сегодня, и еще раз повторим пророческие слова сенатора Бора: «Нет мира без России».

Галина ЕВДОКИМОВА.
(Продолжение следует).

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

ГАЗЕТА БЕЗ ТРАДИЦИОННОГО ДЕВИЗА

С первого января газета «Вечерняя Казань», самая популярная в столице Татарии, начала выходить без традиционного девиза «Пролетарии всех стран, соединитесь!».

«Вечерняя Казань» — газета Казанского горкома КПСС и городского Совета народных депутатов. За 11 лет существования ее тираж вырос с 50 до 215 тысяч экземпляров, а редактор А. Гаврилов стал народным депутатом СССР, победив на выборах нескольких конкурентов.

Корреспондент АПН спросил у редактора: «Не упрекают ли вас в отходе от партийных позиций?»

— Я считаю, — говорит А. Гаврилов, — что наша газета остается на платформе партии. Но ее сотрудники решили, что необходимо отойти от старых догм. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединитесь!», выдвинутый полтора века назад в Манчестере коммунистической партии Марксом и Энгельсом, выражал тогда идею мировой революции. Но время — не застывшая категория. Сегодня для победы перестройки необходима консолидация всех сил общества: крестьянства, интеллигенции, учащейся молодежи, пенсионеров, а не только рабочего класса. Тем более что вечерняя газета — специфичное издание, пред-

назначенное для чтения после работы в кругу семьи.

К тому же слова девиза не входят в обязательную газетную атрибутику. Ни в одном регламентирующем выпуске газеты документе нет прямого указания именно на эти слова. На заседании редколлегии было предложено заменить девиз «Пролетарии всех стран, соединитесь!» другим, популярным сегодня «Вся власть Советам!». Но мы отказались от этой идеи. Рано или поздно вся власть перейдет в руки Советов как органов государственного и местного управления...

— Я думаю, что можно принять аргументы редактора, — говорит первый

секретарь Казанского горкома КПСС Г. Зерцалов. — Меня удивило другое: свое решение редколлегии приняла келейно. Учредители газеты были поставлены перед фактом. Знаю, что и в коллективе редакции к этому решению неоднозначное отношение. Читатели считают, что инициатива убрать девиз исходила от горкома партии, но это не так. Правильно было бы обратиться к читателям с таким предложением и выслушать их мнение. И если бы решение о снятии девиза было принято, то оно было бы принято большинством голосов не членов редколлегии, а читателей газеты. Напомним, что слова «Пролетарии всех стран, соединитесь!» есть и в партийном билете каждого коммуниста. Решать судьбу этого лозунга должна не отдельная группа людей.

Владимир ШЕВЧУК.
(АПН).

АКТУАЛЬНАЕ ІНТЭРВ'Ю

— Шаноўны Александр Гаўрылавіч, вас, здаецца, можна павіншаваць. Гавораць, быццам любімая мінчанамі Ленінка — так ласкава завуць дзяржаўную бібліятэку імя Леніна, — якая месціцца ў двух старых будынках, нарэшце, пераязджае...

— На жаль, гэта толькі чуткі. З віншаваннямі прыдзеца пачакаць. І, відаць, даволі доўга. Рэальная дата, калі наша бібліятэка атрымае новую прапіску і размесціцца ў прыгожым, спецыяльна спраектаваным для яе будынку, — 1997 год. Усе, хто ведае, у якім незайздросным, нават катастрофічным стане знаходзіцца Ленінка, будуць непрыемна здзіўлены і нават абураны. І я нічым не магу іх абнадзець.

Сёння бібліятэчная справа ў краіне ўвогуле ў заняпадзе. Бо ў нашым грамадстве было згублена разуменне значнасці бібліятэч як асновы культуры і галоўнага сродку забеспячэння доступу да інфармацыі і ведаў, як гістарычнай памяці чалавецтва. Галоўнае кнігасховішча Беларусі не ў лепшым стане, чым Дзяржаўная бібліятэка імя Леніна ў Маскве... Крыўдана кажаць, але мы не толькі жывём па-дэдаўску, у цеснаце ды цемнаце, але і абслугоўваем чытачоў у лепшых патрыярхальных традыцыях — ніякай механізацыі і ўжо тым больш камп'ютэрызацыі. Надзею на перамены прынеслі новыя часы. У 1988 годзе была прынята ўрадавая пастанова аб паліпшэнні матэрыяльна-тэхнічнай базы нашай бібліятэкі. У 1989 спецыялісты пачалі работы па стварэнню аўтаматызаванай сістэмы абслугоўвання чытачоў.

Летась, дарэчы, быў праведзены конкурс на праект новага будынка Ленінкі. У ім удзельнічалі 5 інстытутаў, было прадстаўлена 7 праектаў. Пераможцам аказаўся арыгінальны праект групы маладых архітэктараў інстытута «Мінскпраект». З 1990 года па 1993 будзе распрацоўвацца праектная дакументацыя, а потым пачнецца будаўніцтва.

— А як жа будзе жыць і дзейнічаць гэтыя сем гадоў Ленінка?

— Наша бібліятэка мае больш за сем мільёнаў адзінак захоўвання. Гэта каштоўны скарб нацыі, бяспечны помнік культуры і гісторыі народа. Але ўжо даўно няма дзе захоўваць іх. Частка была перавезена ў будынак былога касцёла ў Івянцы (цяпер касцёл вярнулі веруючым, а кнігі — нам), яшчэ частка захоўваецца ў падвале тэатра оперы і балета, і яшчэ — у падвальным памяшканні аўтамабільнага завода...

650 тысяч кніг з фондаў Ленінкі размешчаны ў падвальных памяшканнях. Там яны псуюцца, гінуць назаўсёды, знікаюць з ужытку. Гэта сапраўдная катастрофа нашай культуры... Духоўны Чарнобыль.

— Летась у прэсе паведавалася пра аварыю ў самой бібліятэцы, у выніку якой былі загублены каштоўныя экспанаты... Як гэта здарылася?

— Будынак, у якім мы з вамі цяпер гутарым, быў узведзены ў 1934 годзе. З таго часу ў ім вялікі толькі нязначныя касметычныя рамонтны. Уявіце, у якім стане ўсе яго камунікацыі... І я не магу даць гарантыі, што такая самая аварыя, як летась, не паўтोरэцца. Адбылося ж тады наступнае. У адным з памяшканняў кнігасховішча прыйшла ў непрыгоднасць труба. Вада заліла стэлажы, дзе знаходзіліся ноты і кнігі-малюткі. (Была сабраная даволі прыстойная калекцыя такіх

выданняў, — і нашых, і замежных, якія мы ганарыліся). Ратавалі як маглі: прасамі і сушылкамі. Хаця некаторыя выданні і засталіся ў каталогах, але знешні выгляд іх сапсаваны канчаткова.

Ужо пасля аварыі кіраўніцтвам рэспублікі для захоўвання фондаў бібліятэкі былі выдзелены будынкі плошчай 1 200 квадратных метраў і 1 800 квадратных метраў. Міністэрствам культуры БССР сумесна з бібліятэкай актыўна вядзецца работа па рэканструкцыі і прыстасаванні іх для захоўвання кніг.

— Александр Гаўрылавіч, а для чаго ўвогуле бібліятэкі?

ці, у праекце будынка прадугледжаны і кіназала, і гасцёўня, кафейні, спортзала, нават асобныя чытальныя пакойчыкі, дзе змогуць працаваць вучоныя, людзі мастацтва (там будзе месца для адпачынку, размесцяцца музычныя інструменты). Нацыянальную бібліятэку змогуць наведаць інваліды. Прадугледжваюцца два шырокія ліфты, дарожкі для заезду чытачоў на калыхах. Акрамя гэтага, улічваючы, што амаль усе супрацоўнікі бібліятэкі — жанчыны, да іх паслуг будзе цырульня з касметолагам, пакой псіхалагічнай разгрузкі, кафэ.

— Наколькі я ведаю, у вя-

даволіць, прадастаўляем ім першакрыніцы і шматлікую дапаможную і вучэбную літаратуру. Думаю, што з дэмакратызацыяй і гуманізацыяй савецкага грамадства наша нацыянальная бібліятэка будзе не страчваць, а набываць новых і ўдзячных чытачоў.

— Гавораць пра Ленінку, вы часта скарыстоўваеце тэрмін «нацыянальная бібліятэка». Якая ідэя павінна ляжаць у аснове дзейнасці такой культурнай установы? Якая роля нацыянальнай бібліятэкі ў жыцці рэспублікі?

— Зусім нядаўна ў «Літаратурнай газете» друкаваўся артыкул «Блеск і нишета нацыянальных бібліятэк». У

спрыяла наладжванню кантактаў па ўзаемаабмену кнігамі. У нас 160 партнёраў у 30 краінах свету. Дзесьць з'явіліся толькі ў самы апошні час. Гэта навуковае выдавецтва ГДР, рэдакцыя часопіса па філасофіі (Вялікабрытанія), «Бібліятэка» (Таронта). Інстытут мастацтваў у Чыкага, выдавецтва польскіх часопісаў у ЗША. Трэба сказаць, што за апошні год-два мы атрымліваем вельмі шмат беларускіх паліцікаў і часопісаў з бібліятэкі кангрэса ЗША. Шчыра ўдзячныя сваім амерыканскім калегам за дапамогу.

Нацыянальная бібліятэка БССР прымае самы актыўны ўдзел у рэалізацыі праграмы «Вяртанне» Беларускага фонду культуры. Па гэтай праграме мяркуецца вярнуць на Радзіму шматлікія духоўныя багацці, якія трапілі за мяжу ў выніку самых розных абставін.

— Кангрэс ЗША выдзяляе 268 мільёнаў долараў у год на ўтрыманне сваёй нацыянальнай бібліятэкі. Цікава, які бюджэт Ленінкі?

— Хаця сродкі, выдзяляемыя ўрадам Беларускай рэспублікі на сваю нацыянальную бібліятэку, і расцуюць з кожным годам, але яны яўна недастатковыя. Сёлетняя дзяржаўная датацыя складае 1 мільён 230 тысяч рублёў. Акрамя гэтых грошай, Міністэрства культуры выдзяляе невялікія сумы на правядзенне рамонтна (30-40 тысяч), а таксама на набыванне абсталявання, мэблі (40-60 тысяч). Вось і ўсе нашы рэсурсы. Міжрэшчы такія, як я разумю, не ад сваянасці, але больш ад беднасці.

— А ці можа бібліятэка сама зарабляць грошы на жыццё ў дадатак да такога беднага дзяржаўнага пайка?

— З 1990 года Ленінка перайшла на новыя формы гаспадарання. І нам, адпаведна, вельмі сур'ёзна давялося задумацца пра тое, дзе ўзяць грошы. Мы вырашылі развіваць платныя паслугі. Хаця б тое ж ксеракапіраванне. Штогод яно дае нам прыбытак ад 4 да 5 тысяч рублёў. Таксама пераплаціаем, рэстаўрыруем кнігі, робім музычныя запісы з фонду бібліятэкі, складаем бібліяграфічныя спіскі. На гэтым зарабляем 10-12 тысяч у год.

У далейшым мяркуем весці разнастайную культурна-асветную работу. Можна быць удасца наладзіць выдавецкую дзейнасць на аснове нашых фондаў. Усё гэта, зразумела, не ад добрага жыцця. Але сядзець і чакаць склаўшы рукі нельга, трэба рабіць усё магчымае, каб працэс адраджэння нашай культуры, і ў тым ліку бібліятэч, набіраў сілу.

— Статус нашай бібліятэкі — «нацыянальная» — дастаткова высокі, але сапраўднае яе становішча гаворыць хутчэй аб правініццельнасці, заштатнасці існавання. Калі вы расказвалі пра тое, якія неўзабаве будзе Ленінка, дзе ўсё: і будынак, і інтэр'ер, і абслугоўванне чытачоў — ледзь не па апошніх міжнародных стандартах, то мне гэта, прызнаюся шчыра, здаецца ружовай марай, утопіяй. Таму хочацца папытацца: «Ці стане Ленінка сапраўды нацыянальнай бібліятэкай рэспублікі?»

— Вельмі хацелася б, каб мы нарэшце зарабілі гэты якасны скачок. Менавіта скачок, бо за такі кароткі перыяд — 7 гадоў — неабходна ў корані перабудаваць бібліятэчную справу. У прынцыпе не бачу нічога ірэальнага ў той карціне, якую я намалюваў. Пры ўмове: усё гэта магчыма ажыццявіць, калі пытанні культуры зоймуць у дзяржаўнай палітыцы не апошнія месца, а адно з першых.

ЦІ СТАНЕ ЛЕНІНКА
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКАЙ

ГУТАРКУ З ДЫРЭКТАРАМ ДЗЯРЖАўНАЙ БІБЛІЯТЭКІ БССР ІМЯ У. І. ЛЕНІНА
Аляксандрам МІХАЛЕМ ВЯДЗЕ НАШ КАРЭСПАНДЭНТ Таццяна АНТОНАВА

— Інфармацыя і веды — гэта багацце краіны. Чалавецтву неабходны новыя ідэі. А для новых ідэй патрэбна свабода і магчымасць хуткага доступу да пісьмова зафіксаванай культуры ва ўсім яе аб'ёме. Бібліятэка павінна служыць не дзяржаве, а грамадству. Растлумачу думку. Узяць нядаўнюю нашу гісторыю, калі ў шматлікія спецхраны, пад сем замкоў трапляла літаратура, дзе выказваліся крытычныя думкі пра савецкі лад жыцця, разнастайныя эмігранцкія выданні і г. д. Зананамерна, што ў яе фондах практычна адсутнічаюць цэлыя пласты таго, што цікавіла грамадства, — сучасная замежная літаратура па рэлігіі, рэлігійна-містычнай філасофіі, працы замежных саветолагаў, кнігі па бізнесу, маркетынгу, сексалогіі і г. д. Дзяржава ў гэтым выпадку строга прадпісвала свабодна грамадзянам, што ім можна чытаць, а што нельга. Гэта метада, думаецца, у значнай ступені служыць абалванванню людзей.

Бібліятэка павінна фіксаваць і захоўваць усе праправы культуры, грунтуючыся пры гэтым на прыярытэце агульначалавечых каштоўнасцей.

— Праз некалькі гадоў, як вы казалі, у нас адкрыецца новы будынак нацыянальнай бібліятэкі. Ці будзе гэта сапраўды сучасная бібліятэка — цэнтр культуры, дзе чалавек зможа задаволіць свае інтэлектуальныя і эстэтычныя запатрабаванні, адпачыць, паглядзець кінапраграму?.. Альбо новым будзе толькі будынак, яго інтэр'ер, а ўсё астатняе — па старому, па дэдаўскаму метаду?

— Па-старому ўжо нельга. Мы і так надзвычай закасіліся. Сёння ва ўсім свеце бібліятэкі, тым больш нацыянальныя — гэта асяродкі культуры, цэнтры, дзе наладжана не толькі кнігавыдача і пошук неабходнай інфармацыі, але збіраюцца для абмеркавання кніг, на сімпозіумы. Там звычайна нямушаная атмасфера, ніякай казёншчыны. Усё прадумана да дробязей, каб чалавеку было зручна. Можна прыйсці з сям'ёй, з сябрамі, пасядзець у бары, нават згуляць у тэніс альбо паплаваць у басейне. Да паслуг чытача камп'ютэры, капіравальныя тэхнікі...

Усе гэтыя аспекты бібліятэчнай справы, я думаю, знойдуць сваё рэальнае ўвасабленне ў вобразе нашай новай бібліятэкі. У прыватнас-

лікія нацыянальныя бібліятэкі краін Захаду і ЗША ўваход для ўсіх чытачоў — свабодны. І ўсе паслугі — бясплатныя. У нашу ж Ленінку запішучы не кожнага. А навуковым абанементам увогуле карыстаецца абмежаваная колькасць асоб. Пры такіх умовах ці маюць усе роўныя правы на інфармацыю і доступ да яе?

— Так. Я згодны з вамі, што сітуацыя сама па сабе ненармальная. Разам з дэмакратызацыяй савецкага грамадства многае мяняецца і ў культуры. Разнявольваецца свядомасць людзей. Са спехранаў і архіваў выходзяць на свет божы тысячы некалі забароненых выданняў. Кожны цяпер сам мае магчымасць выбраць, што яму чытаць. Для грамадства таксама вельмі важна, каб кожны меў доступ да ўсяго багацця і разнастайнасці ведаў, думак, перажыванняў чалавецтва. Мяркую, што неўзабаве ў нашу нацыянальную бібліятэку таксама будзе свабодны ўваход для ўсіх. Адно мяне засмучае. І я не магу змаўчаць. На жаль, культура некаторых чытачоў, студэнтаў, навукоўцаў, адукаваных у прынцыпе людзей, настолькі яшчэ нізкая, што яны дазваляюць сабе вырываць цэлыя старонкі з бібліятэчных кніг, бязлітасна абходзяцца нават з каштоўнымі выданнямі, выражаюць артыкулы з газет.

— Кажуць, што чытанне — вялікая маральная праблема часу. Не сакрэт, што многія людзі, якія лічаць сябе інтэлігентамі, даволі рэдка чытаюць. Маўляў, шмат іншых спраў, ды і тэлебачанне, кіно, відэа ёсць... Ці адчувае Ленінка такую праблему?

— Увогуле праблема існуе. Пра гэта я ведаю ад сваіх калегаў — бібліятэчных работнікаў у гарадах і пасёлках Беларусі. Яны нярэдка скардзяцца, што губляюць чытача. Гэта не дзіўна, бо цяпер кожны імкнецца мець дома сваю ўласную бібліятэку, тыя кнігі, якія яго цікавяць. Але гэта не датычыцца пакуль Ленінкі. Колькасць чытачоў у нас расце. Цяпер мы абслугоўваем 38,5 тысячы чалавек. Выдаём штогод больш за тры мільёны кніг. Гэта значна больш, чым у папярэднія гады. Праўда, у нас апошнім часам узрасла такая катэгорыя чытачоў, як студэнты. Маладое пакаленне чытае многа і вельмі разнастайную літаратуру. Вось гэта імкненне моладзі да ведаў, да інфармацыі мы стараемся за-

ім якраз многа ўвагі ўдзяляецца становішчу нашых бібліятэк. У прыватнасці, аўтар піша: «Па стану нацыянальнай бібліятэкі, па тым, як яна камплектуецца, хто і з якой нагоды туды прыходзіць, якія кнігі патрабуе, па якасці і разнастайнасці каталогаў можна меркаваць пра інтэлект нацыі, пра шырыню яе інтарэсаў, узровень культуры, духоўнасці і нават узровень жыцця». Цалкам згодны з гэтай думкай.


Пра стан Беларускай нацыянальнай бібліятэкі мы з вамі многа ўжо гаварылі, і паўтарацца няварта. На вялікі жаль, адыгралі сваю адмоўную ролю і аб'ектыўныя, і суб'ектыўныя фактары. Да суб'ектыўных я б аднёс тыя ідэалагічныя каноны, грунтуючыся на якіх наша дзяржава доўгія гады абмяркоўвала карыстанне чытачамі той ці іншай літаратуры. У выніку мы маем так многа «белых плям». А нацыянальная бібліятэка, на думку самай шырокай грамадскасці, — тое месца, дзе павінна быць канцэнтравана не проста шмат «кніжных багаццяў», а ўсё, што гэты народ за сваю гісторыю стварыў, усё, што яго калі-небудзь цікавіла. Па-другое, у час Вялікай Айчыннай вайны наша нацыянальная бібліятэка была разрабавана фашыстамі і вывезена за мяжу. Хаця шмат што і вярнулася дамоў, але многае каштоўнае знікла.

Работнікамі культуры рэспублікі распрацоўваецца канцэпцыя нацыянальнай бібліятэкі. У яе аснову закладзена ідэя першачарговага камплектавання фондаў Ленінкі тымі першакрыніцамі, якія выдаюцца ў Беларусі, у СССР, за яе межамі.

Усё, што пішацца пра Беларусь у свеце, будзе ў нашых фондах. Таксама, як і выданні беларускіх эмігрантаў за мяжой. Пашыраючы межы нацыянальнай бібліятэкі, мяркуецца павялічыць фонд Беларускага аддзела. Цяпер у ім каля 700 тысяч кніг, а будзе 1,5—2 мільёны выданняў. Менавіта гэты фонд, дзе шырока прадстаўлена нацыянальная культура ва ўсёй яе паўнаце і шматстайнасці, — аснова, фундамент нацыянальнай бібліятэкі.

— А якія магчымасці мае Ленінка для таго, каб запоўніць «белыя плямы» ў сваіх фондах? Што яна мяркуе рабіць, каб паскорыць гэты працэс?

— Перабудова значна па-



У гасцях ва ўдзельнікаў дзіцячага ўзроста хору «Журавінка» мінскай сярэдняй школы № 130 пабываў Дзяржаўны царкоўны хор хлопчыкаў з Заходняга Берліна.
«Журавінка» — калектыў у рэспубліцы даволі вядомы. Юныя артысты ахвотна адгукаюцца на запрашэнні і далі ўжо нямала канцэртаў для рабочых, калгаснікаў, дзятвы ў многіх кутках Беларусі, пабывалі ў паездках па краіне. Высокае выканаўчае майстэрства, артыстызм мінскіх школьнікаў былі адзначаны і на міжнародным конкурсе дзіцячых хораў, які адбыўся летась у Браціславе [ЧССР]. У нямецкіх і беларускіх дзяцей, аб'яднаных агульнай любоўю да музыкі, характэрных спеваў, інтэрэс адзін да аднаго ўзростны. У праграме іх сустрэчы — канцэрт хору хлопчыкаў з Заходняга Берліна ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі, сумеснае выступленне двух дзіцячых хораў у мінскім Кафедральным саборы. НА ЗДЫМКУ: у час сумеснага выступлення ў Кафедральным саборы.
Фота Ю. ПАЎЛАВА.

ІМЁНЫ, ВЯДОМЫЯ ЎСІМ

ВЕРУ Ў ДОБРЫ ЎПЛЫЎ МУЗЫКІ

Наўрад ці галоўны дырыжор Вялікага сімфанічнага аркестра Дзяржтэлерадыё СССР Уладзімір Федасееў мог думаць, што яго асноўны творчы поспехі будуць звязаны менавіта з гэтым калектывам, які ён узначаліў у 1974 годзе. Але перш чым пра Федасеева загаварылі як пра сур'эзнага інтэрпрэтатара сімфанічнай музыкі, была працяглая работа з аркестрам рускіх народных інструментаў, насычаная і цікавая.

— Я многаму навучыўся, працуючы з гэтым аркестрам, — гаворыць Уладзімір Федасееў. — Але выйвіць сябе мог толькі ў малых формах, а гэтага было недасаткова. І калі б не надарыўся выпадак стаць за пульт оперна-сімфанічнага аркестра Дзяржтэлерадыё, а потым і прапрацаваць у Ленінградскім сімфанічным па запрашэнню Яўгенія Мравінскага, я паехаў бы ў любы горад, каб стаць за сімфанічны пульт...

Вялікі сімфанічны аркестр (ВСА) — гэта музыка, якая гучыць па радыё і тэлебачанні, прамыя трансляцыйныя канцэрты ці падрыхтаваныя спецыяльна для філарманічных залаў, запісы на пласцінкі, гастролі.

Вялікі сімфанічны аркестр — гэта свецніцтва, майстэрства, творчая актыўнасць. Толькі ў 1989 годзе ён гастрываў у Італіі, ФРГ, Скандынавіі, Грэцыі, Аўстрыі, Іспаніі, Швейцарыі, не лічачы шматлікіх сімфанічных вечароў на Радзіме. У Японіі ў 1988 годзе Уладзімір Федасееў і ВСА былі ўдасцены міжнароднай узнагароды «Крышталны прыз» вшчальнай карпарацыі «Асакі-соха» за лепшы канцэрт сезона. «Фенаменальныя рускія», — назвала артыкул аб выступленні аркестра шведская газета «Дагетсблат», аўстрыйская цэнтральная газета «Дзі прэсе» назвала сваю рэцэнзію «Вялікі дырыжор у Вене», а англійская «Ньюс лэтер» — «Аркестр пад кіраўніцтвам У. Федасеева — гэта ашаламляльна!»

— Але калі замежныя краіны працягваюць такую цікавасць да музыкі, то якое, на ваш погляд, месца музычнага мастацтва ў нас у краіне? — пытаюся ў Федасеева.

— Я веру ў добры ўплыў музыкі на людзей. Але сумна ўсведамляць, што ў нас у СССР сапраўднай музычнай культуры знаходзіцца на мяжы знікнення. І гэта ў той

час, калі ва ўсіх сферах жыцця грамадства ідуць сур'эзныя пазітыўныя перамены. Аднак якая эканамічная ці палітычная перабудова можа быць пры адсталым стане культуры? Культура — гэта мараль грамадства, гэта будучыня грамадства.

Вядома, па рэкамендацыі зверху ў мастацкай творчасці цяжка што-небудзь перабудаваць, усё залежыць ад таленту. Але вось што тычыцца арганізацыйнай і матэрыяльнай сферы культуры, то тут у нас як культурна ўсё на абедзве нагі, так і працягвае кульгаць. Напрыклад, з мноства праблем нашага музычнага жыцця ёсць такая, аб якой мы трубім не адзін год — катастрафічны недахоп філарманічных залаў. Дырыжор Дамітрый Кітаенка скарэй мне, што на гэтую тэму гутарыў нават з М. С. Гарбачовым. І той адказаў, што трэба пацярпець, пачакаць. Вось мы і церпім, і чакаем...

Аднак, калі думаеш, што ў правільным ўвогуле практычна няма залаў для сур'эзнай музыкі, аркестраў, філармоніі, то становіцца і сумна, і страшна. І міжволі ўзнікае пытанне: а ці неабходна савецкаму чалавеку сур'эзна музыка? Можа быць, так і думаюць функцыянеры ад мастацтва, якія «кіруюць» музыкай? Словам, трэба вельмі многа сіл, цяплення, здароўя, каб працаваць у тых умовах, у якіх працуюць савецкія музыканты.

Дзеля справядлівасці неабходна адзначыць, што нейкія бакі арганізацыі нашага музычнага жыцця змяніліся да лепшага. Напрыклад, сістэма афармлення выездаў за мяжу. Менш пішацца папер, характарыстык, анкет... Вядома, дзякуючы. Хаця і недарэчна дзякаваць за тое, што натуральна для кожнай цывілізаваўнай дзяржавы.

Будзем жыць надзеяй. Нешта ж зменіцца да лепшага і ў нашай культуры, тым больш з прыходам новага міністра культуры СССР Мікалая Губенкі, вядомага майстра савецкага кіно і тэатра.

— А як вы расцэньваеце той факт, што многія вашы калегі ў гады застою ехалі працаваць на Захад і вельмі хутка дасягалі там не толькі матэрыяльнай забяспечанасці, але і сусветнага прызнання?

— Працаваць дома было часам невыносна, але мяне асабіста ўтрымлівала многае:

прыналежнасць да роднай зямлі, магілы бацькоў, сябры, мой аркестр, руская прырода, якая многа значыць для мяне... Да таго ж я быў «працуючым дырыжорам», меў насычаны творчы графік.

Але дзвюх думак быць не можа: гастролі ці работа па працягламу кантракту за мяжой — з'ява натуральная і карысная. Як можна пазнаць культуру? Толькі маючы доступ да яе сусветных багаццяў. На жаль, савецкія людзі доўгі час былі проста пад замком. І даведваліся пра тое, што адбываецца ў музыцы, літаратуры, у мастацтве іншых краін, толькі крадком, скажам, слухаючы «Голас Амерыкі» ці праз дзесятыя рукі атрымліваючы кнігу, партытуру, запіс, якія табе цікавыя. Гэта рэальнасць, яна выкрасліла з нашага культурнага жыцця столькі ўсяго, а гэта ж гады, гады, гады... А колькі людзей магло б стаць сапраўднаму адукаванымі, развітымі, даведчанымі! Вось чаму трэба прыкласці ўсе сілы, каб савецкія маладыя музыканты, артысты, пісьменнікі, кампазітары, мастакі мелі свабодны выхад да сусветнай культуры, трэба даць ім магчымасць вучыцца, выступаць, пісаць, канцэртаваць на Захадзе.

...Уладзімір Федасееў усё часцей звяртаецца да работы над операй. У Фларэнцыі на сцэне тэатра «Камунале» ім пастаўлена опера «Бенвенута Чэліні» Берліоза, у Ла Скала — «Казка пра цара Салтана» Рымскага-Корсакава, адбылася прэм'ера «Барыса Годунова» Мусаргскага ў оперным тэатры Балоніі, а ў Парыжы ў зале Плейель з Нацыянальным аркестрам Францыі і Вялікім хорам французскага радыё гэтая опера прагучала ў канцэртным выкананні. Наперадзе — «Пікавая дама» Чайкоўскага ў Парыжы і Мілане, «Вайна і мір» Пракоф'ева ў Сан-Францыска, «Русалка» Даргамыжскага на аўстрыйскім фестывалі ў Брэгенце.

— Але чым растлумачыць вашу цяперашнюю прыхільнасць да оперы?

— Не цяперашнюю, а даўнюю. Пачынаў я кар'еру дырыжора пастаноўкай двух оперных спектакляў у канцэртным выкананні. Дарэчы, адзін з іх — «Майская ноч» Рымскага-Корсакава — удастоены прызга «Залаты Арфей» Французскай нацыянальнай акадэміі грамадства. Оперны спектакль — вяршыня, сінтэз мастацтваў, ён здольны адарыць сапраўдным, натхнёным шчасцем усіх — і хто прымае ў ім удзел, і хто слухае...

І апошняе. Нядаўна Уладзіміру Федасееву прысуджана Дзяржаўная прэмія СССР за канцэртныя праграмы 1986—1988 гадоў.

Уладзімір КАТЫХОУ.

НЕ БЫЦЬ ДОМА ГОСЦЕМ...

«Трэба дома быць часцей, трэба дома быць не гасцём» — гэтыя радкі з папулярнай беларускай песні сталі лейтмотывам новага фільма «Данчык» вядомага кінадакументаліста Аляксандра Канеўскага (аператар Аляксандр Данец). Заклік гэты адрасаваны не столькі маладому герою, нядаўняму гасцю Беларусі — грамадзяніну ЗША Багдану Андрусішыну, які свабодна размаўляе і спявае на мове сваіх продкаў-беларусаў, колькі нам з вамі. Бо часам у гарадскіх клопатах забываем мы вёсачку свайго дзяцінства з яе святамі і буднямі, а на мове маці, здарэецца, і гаворыць саромеемся.

СТВАРЫЛІ «СЯБРЫНУ»

Па рашэнню бюро Мінскай арганізацыі Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны створаны Тэатр бардаўскай песні і пазіі «Сябрына», дзе са сваімі песнямі і вершамі, напісанымі па-беларуску, а таксама на іншых мовах, будуць выступаць аўтары і выканаўцы аўтарскай песні, паэты, сатырыкі і гумарысты, фальклорныя калектывы.

Памяшканне і сцэну для «Сябрыны» выдзеліў Беларускі тэхналагічны інстытут, які ўзначальвае намеснік старшыні Мінскай арганізацыі ТБМ І. Жарскі, Сакратар гарадской арганізацыі ТБМ У. Новік, які з'яўляецца старшынёй кааператыва «Альфа» аб'яднання «Каскад», разам са сваімі таварышамі па кааператыву дапамог «Сябрыне» сродкамі ў арганізацыі прэм'еры тэатра: на суд глядачоў будзе прадстаўлены канцэрт-спектакль «А хто там ідзе...»

Перад аматарамі бардаўскай песні і пазіі выступяць Надзея Мікуліч, Алена Ермачэнкава, Арцём Цялегіні, Алесь Гілевіч, Ігар Добры, аўтары і выканаўцы аўтарскіх песень Алесь Камоцкі, Валеры Швейскі, Юры Прымак, Волга Акуліч, Сяргей Сокалаў-Воюш, паэт Мікола Шынкевіч, дыктар Беларускага тэлебачання Марына Талсташэва.

А. СЯРГЕЕУ.

ПЕРАСОЎНАЯ ВЫСТАЎКА

Супрацоўнікі Лунінецкага раённага краязнаўчага музея стварылі перасоўную выставку па гісторыі роднага краю. Падрыхтавана яна ў Мінскім мастацкім камбінаце пад кіраўніцтвам члена Саюза мастакоў СССР А. Чысцякова. Стваральнікі яе змаглі вельмі ўдала выкарыстаць унікальныя гістарычныя фотаздымкі, серакопіі, іншыя матэрыялы.

Складаецца выстаўка з трох частак, кожная з якіх расказвае пра пэўны перыяд гісторыі раёна.

Г. ІВАНЮКОВІЧ.



Імкненне зразумець адзін аднаго, разабрацца ў сэнсе ўласнага існавання — сутнасць спектакля «Рака на асфальце», прэм'ера якога адбылася ў Магілёўскім абласным драматычным тэатры. Яго пастаноўку ажыццявілі рэжысёр Валеры Талкачоў і мастак Уладзімір Осін.

Калектыў тэатра часта радуе сваіх паклоннікаў новымі работамі. З глядачамі ён вядзе размову аб часе, аб маральнасці, аб чалавечых адносінах.

НА ЗДЫМКУ: сцэна са спектакля «Рака на асфальце».

Фота М. ЖАЛУДОВІЧА.

КРЫНІЧКА



Ён толькі пачынае свой шлях у чароўным свеце музыкі. Але першыя крокі аказаліся ўдалымі для сямікласніка сярэдняй спецыяльнай музычнай школы пры Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі Мікаэла Самсонава. Сваімі паспяховымі выступленнямі ён заваяваў права ўдзельнічаць у еўрапейскім конкурсе віяланчэлістаў, які праходзіў у Бялгарыі. Гэты агляд маладых талентаў праводзіцца штогод у розных краінах. У апошнім сваё майстэрства прадстаўлялі музыканты пятнаццаці дзяржаў. Складанай была конкурсная праграма. Нягледзячы на тое, што Мікаэл быў самым юным сярод удзельнікаў конкурсу, ён выйшаў у лідэры. Жюры прысудзіла мінскаму школьніку трэцюю прэмію.

НА ЗДЫМКУ: юны музыкант Мікаэл САМСОНАУ.
Фота У. ВІТЧАНКІ.

Уладзімір ПАУЛАЎ

АПРАЎДАЎСЯ

Была вясна. Уздзень кракталі, асядаючы пад сонцам, гурбы, капала з дахаў, беглі ручайнікі. А вечарам падмарожвала. За ноч ручайнікі вымарзалі. Там, дзе яны цяклі, было суха. Звілістыя жалабкі шкліліся крохкім лядком. Эх і трашчыць такі храбусткі лядок, калі ступіць на яго ці тупнуць абцасам!

Раніцай мама сказала тату:

— Сёння холадна, і лёд трымае.

Сярожа запомніліся гэтыя словы. Яму, як ніколі, у гэты выхадны дзень захацелася пайсці пакоўзацца, пахадзіць па звонкім лёдзе.

Бацькі дазволілі. Наказалі асабліва не бавіцца.

Шчаслівы хлопчык пабег на двор шукаць сухія зашклёныя ручайнікі. Спачатку ў двары, потым на вуліцы. Пакручастыя жалабкі адводзілі яго далей і далей. І сонца ў небе наступова ўзнялася вышэй і вышэй. І час пабег хутка. Праз гадзіну-другую само сабой выйшла, што Сярожа ўжо не коўзаўся на лёдзе, а мераў лужыны. І заляскаўся аж да вушэй.

Прышоў дамоў, стаў у парозе. Маўчыць вінавата. З чаравікаў увачавідкі лужына націкае, ногі да каленяў мокрыя, паддзёвачка — таксама. Мама як убачыла, рукамі і спляснула:

— Быццам квач, хоць выкручвай. І прастыў, мабыць?! Што ж, навяду да доктара. Няхай ён не лечыць бабулю, а палечыць цябе. Каго найперш павінен лячыць доктар?

— Бабулю, — ціха шэпча Сярожа.

— Вось бачыш, А чаму ж ты гэтак забавіўся ды вымак? Сын спачатку не ведаў, што адказаць маме, а затым усомніў:

— А ты ж казалі тату, што лёд трымае...

І шмаргануў носам.

КАЛЫХАНКА

НЕ ХАДЗІ, КОЦІК

Не хадзі, коцік,
Па лаўцы,
Будзем біці
Па лапцы!
Не хадзі, коцік,
Па скрыні,
Будзем біці
Па спіне!
Не хадзі, коцік,
Па масту,
Будзем біці

Па хвасту!
Не хадзі, коцік,
Па печы,
Будзем біці
У плечы!
Не хадзі, коцік,
Па хаце,
Не будзі, коцік,
Дзіцяці!
Няхай кату
Усё ліха,
Наш сыночак
Спіць ціха!

УСМЕШКА ВЯСНЫ

Зранку над зямлёй вісеў густы туман. Здавалася, дзень будзе золкі, пахмурны. А сёння ж я дамовіўся з Наташай наведаць нашу «калінавую горку». У мяне выхадны дзень. Хацелася назбіраць пралесак, паслухаць першыя галасы вясновых птушак.

І выйшаў на вуліцу і адразу павесялеў: на яблыньцы ў суседа чуўся бадзёры пошвіст шпака, а ў небе звінеў серабрыстым званочкам жаўрук.

— Збірайся, дачка! — гукнуў я, заходзячы ў хату.

— А я ўжо даўно сабралася.

Бяром акраец хлеба, сала, паходны ножык. Усё гэта спатрэбіцца. Праз гадзіну я і Наташа былі за гарадам, недалёка ад той заветнай лясной мясціны, што даўно вабіла нас.

Чым далей у лес, тым з большай сілай адчуваеш яго вясновае харавство.

Пахне прэлым лісцем, смалой сасонак і ялін. Дыхаецца на поўныя грудзі.

Паволі крочым лясной сцяжынкай. Пад нагамі пачынае хлюпаць вада, і дзе-нідзе яшчэ бягуць жэўжыкі-ручайкі, ціха перазвонваючыся аб нечым сваім з дрэвамі і кустамі.

— Чуеш, лес шэпчацца? — хапае мяне за руку Наташа.

— Чую, чую, — азваўся я. Нібы камертон, звінец сасонак... Шуміць пад ветрам яліна...

Зноў прыслухоўваюся, і мне здаецца, што лес сапраўды жыве: шапоча, звінец,

спявае! Усе гукі зліваюцца ў адзін казачны хор.

— Ведаеш, Наташа, гэта, мусіць, такая вясновая песня дрэў. Яны ж таксама павінны выказаць сваю радасць.

Яна згаджаецца, і мы крочым далей.

— А каташкі арэшніку, як ты думаеш, для чаго? — пытае яна.

— Мусіць, таксама для вясны.

— Гэта букеты кветак, іх падарунак вясне. Яны ж чакаюць вясну, як і мы.

— Ну і летуценніца ты, Наташка!

Я схопіў малую на рукі і закружыў. Цяпер я чую толькі яе пералівісты смех, шчаслівае шчабятанне.

— Хопіць, тата, галава круціцца!

Яна абхапіла мяне сваімі тоненькімі халаднаватымі ручанятамі, і я спыніўся.

Раптам над намі зацокала рыкая з вялікім пушыстым хвостом вавёрка. Мы паднялі галовы ўгору, але вавёрка схавалася ў лапках густой елкі.

— Слухай, тата, а мы ж яшчэ да «калінавай горкі» не дайшлі. — сказала Наташа.

Рушылі далей. Хутка прайшлі па сцяжынку, што схавалася пад навіслымі лапкамі елак, і як толькі выйшлі з гущару, адразу спыніліся нібы зачараваныя. Дзіва! Перад намі блакітнае дзіва!

Сагрэты сонцам узгорак быў усыпаны блакітнавата-сінімі пралескамі. Кветкі раслі маленькімі сямейкамі, па тры-пяць у кожнай, і стваралі казачны малюнак вялікага ды-

вана з пралесак. Яны такія прыгожыя, такія кволяы, што, здаецца, зрабі адзін неасцярожны рух, і ўсё знікне.

— Якая прыгажосць! Праўда, Наташа? — спытаўся я.

Наташа паглядзела на мяне, яе вочы ззялі ад захаплення, і нічога не адказала. Дзяўчынка была зачараваная прыгажосцю.

— Мы ведалі, што лес ранней вясною, калі ён толькі пачынае прачынацца, поўны загадак. Ведалі таксама, што з'явіліся першыя пралескі, але такога дзіва ўявіць сабе не маглі.

Я ўзяў дачушку за руку, і мы пацыху пайшлі далей, на самую вяршыню ўзгорка, асцярожна абыходзячы пралескі.

Вось і вяршыня. І тут спрачаюцца з блакітным небам сваёй прыгажосцю вестуны вясны.

Доўга стаялі мы, удыхаючы водар лесу, і любаваліся чароўным дзівам вясны.

Нават і не заўважылі, як пачало садзіцца сонца за верхаліны дрэў і ў лесе стала прыкметна халаднець. У носе прыемна казытаў арэжавы пылок, гусцейшай становілася сіль пралесак, гучнейшымі і смялейшымі — птушыныя галасы.

Па цьмяным рыхлым снезе раўка вярталіся мы з гэтага незвычайнага падарожжа.

На душы было лёгка і светла ад сустрэчы з блакітным вясновым дзівам, жоўта-зялёнымі каташкамі арэшніку, смалістым пахам хвоі, казытлівым, густым ад пылку паветрам, апошнім снегам адыходзячай зімы.

ГУЛЬНІ

КАЗА МАЯ БЕЛАЯ

Каза мая белая
Па гародзе бегала,
Аб'елася лебяды —
Скок, брык да вады.

Пераскочыла масток,
Адарвала свой хвосток.
Пайшла каза бядуучы,
А дзед пугай лупцючы:

— Го-го-го, мая каза,
Го-го-го, белая,
Ты ж уся аблуплена,
За тры грошы куплена.

КАНАПЕЛЬКА

Я пасею канпельку
У мяккую зямельку.

— Расці, расці, канпелька,
І не густа, і не рэдка.
Коранем глыбока,
Сцяблінай высока.

ГОСЦІ

А ў печы жар, жар,
На прыпечку дзіва:
Наварыў верабей
Пшанічнага піва.
Для гасцей дарагіх
Мурашку зарэзаў,
Кубел мяса насаліў,
Шост кілбас навесіў.
Чалом, чалом верабей,
Лятуць, лятуць госці,
Ідзі хутчэй сустракаць
Важных ягомосцяў.
Ляціць доўгі журавель,
За ім чапля, і хрушчэль,

І сама чачотка:
Яна яму цётка,
Сіняя сінічка —
Родная сястрычка.
Прыляцелі совы,
Селі па застоллю,
Прыляцелі каўкі,
Паселі на лаўкі.

А варона хлябок кроіць,
Муха міскі строіць.
Камар піва носіць,
Піці, есці просіць.
На гасціне ў вераб'я
Весяліліся да дня.
Елі кашу са шывадамі,
Елі верашчаку.
Як пад'елі, напіліся,
Усе сказалі: «Дзякуй!»



На лясныя сцежкі
Падаюць арэшкі,
Жоўтыя, як зоркі.
Любяць іх вавёркі,
Любіць брацік мой
Грызці іх зімой,
Любяць тата, мама,
Ну і я — таксама.
Дзякуй за арэшкі
Вам, лясныя сцежкі!

РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ

НАШ АДРАС:

220600, МІНСК, ЛЕНІНСКІ ПРАСПЕКТ, 44.

ТЭЛЕФОНЫ: 33-01-97, 33-02-80, 33-03-15, 33-16-56, 33-07-82.

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня
выдавецтва ЦК КП Беларусі.
Індэкс 63854, Зак. № 338